

Наша прамысловасць была і ёсць база развіцця ўсёй народнай гаспадаркі. Прамысловасць была і ёсць кіруючы пачаток ва ўсёй сістэме народнай гаспадаркі. Прамысловасць вядзе ўперад усю нашу соцыялістычную гаспадарку, уключаючы сельскую гаспадарку і транспарт. Прамысловасць была і ёсць база абароннай магутнасці краіны.  
Задача заключаецца ў тым, каб нястомна рухаць уперад справу развіцця соцыялістычнай прамысловасці.

(3 даклада тав. Г. М. Маленкова на XVIII Усеаюзнай канферэнцыі ВКП(б))

## XVIII Усеаюзная канферэнцыя ВКП(б) Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

Даклад тав. Г. М. МАЛЕНКОВА

### I.

#### Поспехі і недахопы ў галіне прамысловасці і транспарта

Таварышы! На абмеркаванні канферэнцыі часта ўзнікала пытанне аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта.

У сваім дакладзе па гэтым пытанню я буду таварышам, галоўным чынам, аб недахопах работы прамысловасці і транспарта, аб недахопах работы партыйных арганізацый і наркаматаў у галіне прамысловасці і транспарта, аб прычынах гэтых недахопаў і аб мерах іх устранення.

Гэта зусім, таварышы, не азначае, што мы не маем поспехаў у рабоце прамысловасці і транспарта. Наадварот, за два года, праішоўшыя пасля XVIII з'езда партыі, прадэманстраваны плуцкі рост прамысловасці і транспарта.

Калі ў 1938 годзе аб'ём валавой прадукцыі прамысловасці склаў 106.834 млн. рублёў, у 1939 г. ён дасягнуў 123.915 млн. рублёў, а ў 1940 г. склаў 137.500 млн. рублёў.

Значыцца, з года ў год мы маем велізарны прарост валавой прадукцыі прамысловасці і транспарта.

Палепшылася за праішоўшыя два гады і работа нашата транспарта. У 1940 г. у параўнанні з 1938 г. грузаабарот павялічыўся: па чыгуначнаму транспарту на 10,3 процанта, па рачному транспарту — на 12,8 процанта і па марскому транспарту ў малым кабытажы — на 15,1 процанта.

У праішоўшым годзе прамысловасць і транспарт Савецкага Саюза значна прасунулі ўперад у справе выканання трэцяга п'ятигодка пана, павялічылі аб'ём вытворчасці і грузаабароту, забяспечылі далейшы рост народнай гаспадаркі і ўмацаванне абароннай магутнасці СССР. Паспехі аваявання новай тэхнікі і рост абароннай прамысловасці дзаводілі значна павялічы тэхнічную аснашчонасць Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота найвышэйшымі і тым самым сучаснага ўзбраення.

На XVIII з'ездзе партыі таварыш Сталін таварыш, што для таго, каб перагнаць галоўныя капіталістычныя краіны ў эканамічных адносінах, патрабуецца перш за ўсё сур'ёзнае і неўрацімае жаданне ісі ўперад і гатоўнасць пайсці на афарты, пайсці на сур'ёзныя капітальныя ўкладанні для ўсямертнага расшырэння нашай соцыялістычнай прамысловасці.

За праішоўшыя два гады мы ўклалі велізарныя сродкі ў прамысловасць і транспарт і пусцілі ў ход многа новых прадпрыемстваў.

Капітальныя ўкладанні ў прамысловасць і транспарт за 1938 год складалі 22.341 млн. рублёў, за 1939 год — 25.037 млн. рублёў, за 1940 год — 27.728 млн. рублёў.

Наша партыя няўхільна праводзіць у жыццё вучэнне таварыша Сталіна аб соцыялістычнай індустрыялізацыі. Індустрыялізацыя СССР з'явілася законам соцыялістычнага развіцця нашай краіны.

Траба ўсё гэта мець у сваіх руках, каб не стаць прыдаткам капіталістычнай гаспадаркі — вучыцца таварыш Сталін. Кіруючы гэтым указаннем, наша партыя забяспечыла самастойнасць народнай гаспадаркі СССР.

Траба развіваць прамысловасць, развіваць гаспадарку ў інтарэсах перамогі соцыялізму, у інтарэсах будаўніцтва соцыялізму — вучыцца таварыш Сталін. Кіруючы гэтым указаннем, наша партыя лабіла тата, што ў нашай краіне закрыты ўсе каляны для ўзнікнення капіталізму.

СССР ужо цяпер з'яўляецца магутнай

вае за выкананне канкрэтных рашэнняў. Вось некалькі фактаў, характэрных для канцылярска-бюракратычных метадаў праіўніцтва наркаматаў.

Восьмем Наркамат Марскога Флота, Пастановай Эканомсавета ад 7 сакавіка 1940 года тав. Дукельскі абавязан быў у месячны тэрмін прадставіць у Эканомсавет план ліквідацыі запущанасці Каспійскага флота. Гэтым пастанова ў тэрмін выканана не была. Нарком ужо ў тэрмін адказаў на прадставіць план да 1 мая 1940 года. Зноў тав. Дукельскі не

кіх, бюракратычных адносін да жывой справы з боку работнікаў Наркамата Электрапрамысловасці? Хіба магчымы былі б падобныя факты пры наяўнасці ў наркаматах элементарнай праверкі выканання?

Або вось аб Наркамате Рачнога Флота. Калі ў гэтым наркамата ў 1940 годзе засядаў 62 раз, заслухала 102 пытанні, а рашэнні на самой калегіі былі прыняты толькі на 7 пытанні. Пакрытыя рашэнні на астатніх пытаннях даручалася камісіям. Большасць пытанняў калісіямі рашаюцца на працягу некалькіх

дзён. Цяпер аб недахопах работы партарганізацый у галіне прамысловасці і транспарта.

Гаспоўце тут дакладна ў тым, што партарганізацыі не дамагаюць наркамата, прадпрыемствам сваёй абласці, горада, раёна.

Гаспоўце тут дакладна ў тым, што партарганізацыі не дамагаюць наркамата, прадпрыемствам сваёй абласці, горада, раёна, а гаркомы партыі, якія абавязаны галоўную справу ўвагу ўдаляць прамысловасці і транспарту, не займаюцца гэтай справай і не прымаюць мер для палепшэння работы асобных прадпрыемстваў і чыгунак.

Гаркомы і абкомы партыі замест таго, каб улазаць у справы фабрык, заводаў, чыгунак, нярэдка сталі ў баку ад прамысловасці і транспарта, не кантралююць работу прадпрыемстваў, не працягваюць, як працягваюць кіруючыя людзі на фабрыках, заводах і чыгунках, не ўскрываюць недахопы ў іх рабоце і тым самым пагубляюць гэтым недахопам.

Гаркомы і абкомы партыі звякліся з тым становішчам, што рад прадпрыемстваў і іх людзі час знаходзіцца ў глыбокім прывіраві, не прымаюць дзейных мер к тэму, каб паклочыць з гэтай глыбокай з'явай.

Восьмем Тульскую абласць. У вас, таварышы, тэжыкі, такія заводы, як Нова-Тульскі металургічны завод, Сталінградскі камбінат і некаторыя іншыя буйныя прадпрыемствы, выконвалі вытворчы план апошняй чатыры гады не звыш чым на 60—80 проц.

У Чэлябінскай абласці такія заводы, як Чэлябінскі трактарны завод і Чэлябінскі чыгуначны завод, на працягу апошніх чатырох год сістэматычна неадвыканваюць вытворчай праграмы на 15—20 процантаў.

Або вось, возьмем Орлоўскую абласць. Такое буйнейшае прадпрыемства абласці, як «Красный Пролетар», у 1938 годзе выканала план на 66 процантаў, у 1939 годзе на 63 процанта і ў 1940 годзе на 75 процантаў.

У Архангельскай абласці Саламбальскі целюлозны завод, Дзельская папярэвая фабрыка і рад буйных лесавадоў абласці выконвалі за апошнія тры гады план усёго толькі ў межах ад 40 да 80 процантаў.

У Балтыйскай АССР Беларускі металургічны завод у 1938 годзе выканавы план на 71 процантаў, у 1939 годзе — на 71 процанта і ў 1940 годзе — на 86 процантаў.

Такія факты сістэматычнага адставання заводаў можна прывесці многа і на ўсёх іншых абласцях, краях і рэспубліках.

А ўсім-ж гэтымі заводамі займаюцца, або, дакладней, павінны займацца абкомы і гаркомы партыі. Вынікі гэтых абласцей, такіх, што гэтыя і падобныя іныя заводы ўжо рад год сядзяць на шні дзёркаў.

Асабліва дрэнна гаркомы і абкомы партыі займаюцца прадпрыемствамі і прамысловымі будоўлямі, падпарадкаванымі

сваёй прамысловасці, памылкова лічыцца, што за становішча спраў на гэтых прадпрыемствах і будоўлях адказваюць вышэйшыя наркаматы.

Рад абласцей сваёй дрэннай работай зрабілі рашаючы ўплыў на зрыў выканання агульнага пана на некаторых важных відах прадукцыі.

На вышэйшым чыгуна асабліва дрэнна працавалі прадпрыемствы Сталінскай, Запарожскай і Сьвердлоўскай абласцей.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

Прадпрыемствы вугальнай прамысловасці Варышылаваградскай, Чэлябінскай, Сьвердлоўскай і Малагаўскай абласцей п'ятигоднага пана дагэту не выканалі.

прадставіць план. 11 кастрычніка 1940 года з Эканомсавета паступіла прапавоз Наркомату тав. Дукельскаму паскорыць прадставіць план аб ліквідацыі запущанасці Каспійскага флота. На пісьме з Эканомсавета тав. Дукельскі належаў раіраваць рашэнню: «Г.т. Лесавіковіч (г.т. нам. Наркома) і Воранаву (г.т. нам. начальніка планавога аддзела) — дзе праект пана?» Гэтыя пытанні Наркома больш двух месяцаў вісела ў паветры. Толькі 31 снежня работнік планавога аддзела тав. Пінубург адваў праект пана тав. Лесавіковічу. 2 студзеня ўжо 1941 года тав. Лесавіковіч раіраваў гэты матэрыял начальніку аддзела тэхнічнай аснашчонасці тав. Чэбуханку, які трымаў гэты праект за 16 студзеня 1941 года, а затым зноў перадаў яго тав. ж.т. Пінубургу. 25 студзеня 1941 года, г. з. праз 10 1/2 месяцаў пасля рашэння Эканомсавета, тав. Дукельскі прадставіў, нарэшце, у Эканомсавет план аб ліквідацыі запущанасці Каспійскага флота.

Дзавольна запінаць тав. Дукельскага, колькі-ж часу думае патраціць Наркамат Марскога Флота на ліквідацыю сэрвай запущанасці Каспійскага флота, калі план ліквідацыі гэтай запущанасці склаўся на працягу 10 1/2 месяцаў. Ды невядома яшчэ, што гэта за план!

Вось факт з дзейнасці Наркамата Электрапрамысловасці. 29 кастрычніка 1940 г. Наркаматам Электрапрамысловасці было атрымана ўказанне аб паступіні абсталявання Наркамату Суглабузінскай прамысловасці і 10 лістапада 1940 года з харкаўскага электрамеханічнага завода Нарком тав. Вагартыраў на паступіні да яго закупіць належаў наступную рэзольцыю: «Да пачатку вясны аддаць тав. Краўчук — падрыхтаваць тэрмінова распаралжэнне 30 кастрычніка на гэтым рашэнню». Распаралжэнне рыхтавалася 5 дзён, і толькі 6 лістапада яно панава ў Галоўэлектрамашпрам гэтага-ж наркамата.

Галоўны інжынер гэтага гаспаў тав. Рубіноўскі 10 лістапада панава гэтага тэрмінова распаралжэнне пачаўшы вытворчай аддзела свайго гаспаў тав. Аршэмаву з рэзольцыяй: «Даць распаралжэнне». Тав. Аршэмаву, у сваю чаргу, піша дырэктару гаспаў тав. Краўчук: «На распаралжэнне», а тав. Краўчук у гэты-ж дзень, 10 лістапада, г. з. калі абсталяванне павінна было-б ужо прыбыць на завод, якія яны чакаюць, належаў рэзольцыю: «У справу», г. з. у архіў. Так было сарвана выкананне важнага задання.

Хіба ўсё гэтыя — сінарытавыя парадажні, «даць распаралжэнне», «не распаралжэнне» і, нарэшце, «у справу» — не з'яўляюцца сведчаннем чыруніц-

тва. Гэта не значыць, што траба аслабіць увагу да сельскай гаспадаркі. Але гэта значыць, што партыйныя арганізацыі паставілі вырасці, што яны могуць запінаць у роўнай меры і прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

Важнейшай, неадкладнай задачай ўсёй партыйных арганізацый з'яўляецца ліквідацыя недахопаў у іх рабоце ў галіне прамысловасці і транспарта.

Партыйныя арганізацыі абавязаны дапамагчы наркаматам і прадпрыемствам паставіць парадок на фабрыках, заводах, чыгунках, у партах і на прыстанях. Пры гэтым траба запінаць канкрэтна кожнае прадпрыемства панаасобку. Партыйныя арганізацыі абавязаны прадэманстраваць масімум ініцыятыў у справе ўважэння новых матчымацей палепшэння і развіцця прамысловасці і транспарта.

Далей неабходна, каб партыйныя арганізацыі дапамагалі наркаматам і гаспаў працягнуць работу дырэктараў прадпрыемстваў, працягнуць выкананне рашэнняў наркаматаў прадпрыемствамі.

Працяг па 2-й стар.



Працяг па 2-й стар.



# XVIII Усесаюзна канферэнцыя ВКП(б)

## Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

### Даклад тав. Г. М. МАЛЕННОВА

Робітнікам нашых прадпрыемстваў і наркаматаў пара азначыць, што цяпер ужо не гэта павіна быць старыняй, урадаваму, абыякаваму, навока. Новыя дакладныя механізмы, якія асабліва нашы прадпрыемствы, патрабуюць, каб у вытворчасці быў найстражэйшы парадокс, каб уся работа была аснова на дакладным захаванні тэхнічных правіл і інструкцый.

Стварэнне спецыяльнай у тэхналогіі падзіны заключаецца ў тым, каб намы рабочыя, майстры і інжынеры навучыліся даваць, без аступлення паўтарыць тэхналагічныя аперцыі і выпускаць, згодна патрабаванняў тэхнічных умоў і стандарту, прадукцыю, у дакладнасці палітоў апа на другую.

Кожнае наша прамысловае прадпрыемства павіна выпускаць прадукцыю любой якасці і колькасці трымаць сьвясць фабрычнай, заводскай маркі.

Неабходна, таварышы, дабіцца на нашых прадпрыемствах захавання найстражэйшай дысцыпліны ў тэхналагічным працэсе, увесці на ўсе прадпрыемствах дакладныя інструкцыі тэхналагічных працэсаў, усталяваць кантроль за іх выкананнем і забяспечыць, такім чынам, выпуск добрай якасці і камплектнай прадукцыі, поўнасна асваваючы устаноўленыя стандарты.

Пытанні новай тэхнікі. Многія кіраўнікі прадпрыемстваў прамысловасці і транспарта неадпавядаюць значэння новай тэхнікі, не працуюць над далейшым яе ўдасканаленнем, над асваеннем вытворчасці новых машын, матэрыялаў і вырабаў. Каштоўнейшыя вынаходствы і ўдасканаленні часе гомі лаяць у навукова-даследчых інстытутах, лабараторыях, на прадпрыемствах і астаюцца некарэспандэнтамі ў вытворчасці.

Тэхнічныя саветы ва многіх наркаматах ператварыліся ў палобныя органы на дачы да заключэнняў па дробных тэхнічных пытаннях і не займаюцца па сапраўды пытаннямі ўвядзення новай тэхнікі.

Некаторыя кіраўнікі прадпрыемстваў, зыходзячы са сваіх выгод, лічаць за лепшае гомі вырабляць адну і тую-ж прадукцыю, гомі трымаць на старых машынах вытворчасці, не глядзячы на развіццё тэхнікі.

Праектыраванне і канструіраванне новых відаў прадукцыі, які і асваенне іх у серыйнай вытворчасці, праходзіць марудна і займае праяны час. У рэзультат гэтага наркам мае месца тама становішча, што серыйны выпуск новай прадукцыі пачынаецца тама, калі гэта прадукцыя аказваецца ўжо лабна не пераважна.

Многія таленавітыя канструктары не атрымаваюць з боку наркаматаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў неабходнага натрыманья, у выніку чаго яны не мала трапяць марна сіл і энэргіі. Між тым, калі гэта паказвае вопыт, калі нашам канструктару лаюць канкрэтныя заданні па распрацоўцы тых ці іншых пытанняў, то яны добра спраўляюцца з пастаўленымі перад імі заданнямі.

Пераважны металы вытворчасці, вопыт пераважных прадпрыемстваў, пажаў, лепшых стыханіаўцаў, наватару вытворчасці ўвядзення паловна, а ў рэдзе выпадках нават інаварыюцца.

Такі кансерватызм часткі кіраўнікоў прадпрыемстваў перашкаджае далейшаму развіццю вытворчасці, асуджае прадпрыемства на астагнасці і гібельне, падрывае абаронную магутнасць краіны.

Трэба пакаласці канец хваосцісцім, у корані апартуністычнаму адносінам да новай тэхнікі.

Задача заключаецца ў тым, каб кіраўнікі прадпрыемстваў, канструктары, работнікі навукова-даследчых інстытутаў і лабараторыяў, інжынеры, тэхнікі, майстры, пераважны рабочыя востма прапавалі над удасканаленнем тэхнікі, над асваеннем вытворчасці новых машын, матэрыялаў і вырабаў.

Нашы работнікі прамысловасці і транспарта абавязаны поўнасна скарыстаць ведавыя магчымасці сацыялістычнага ладу для расквіту тэхнічнай мыслі і для хутчэйшага ўвядзення новых дасягненняў тэхнікі ў вытворчасць. Неабходна востма ўвядзіць у вытворчасць новыя тэхнікі, востма працаваць над удасканаленнем тэхнікі, над асваеннем вытворчасці новых машын, матэрыялаў і вырабаў.

Роботы прадпрыемства. Каб правільна кіраваць работай прадпрыемстваў, трэба ведаць фактычныя расходы на азілку вырабу па асноўных элементах сабекошту — заробатная плата, кошт сыравіны, паліва і электраэнэргіі, амартызачыйныя палічэнні, адміністрацыйна-ўраўдленчыя расходы і накіроўваць эканамічны бок зямасці прадпрыемства так, каб планы па сабекошту і па прыбытках безумоўна выконваліся.

Задача заключаецца ў тым, каб накопчыць з безападарным выданнем сыравіны, аўдаць эканамічным бокам зямасці прадпрыемства, максімальна скарыстаць унутраныя рэсурсы прадпрыемства.

Неабходна сістэматычна зніжаць сабекошт выпускаемай прадукцыі, усяляк умацоўваць гаспадарчы рэзірк, рашуча выкарыстаць марнатраўства.

Пытанні заробатнай платы. Таварышы, правільныя арганізацыі заробатнай платы з'яўляюцца важнейшай умовай росту вытворчасці. Кіруючы прынтцам ва ўсёй нашай палітыцы ў галіне заробатнай платы з'яўляецца прынцып матэрыяльнай зааўдэкаснасці працоўных у рэзультат працы. Гэты прынцып ажыццяўляецца ў нас у выглядзе эдэспітальнай сыстэмы аплаты для рабочых, прафесійнай сыстэмы для кіруючых работнікаў і ў выглядзе зааўдэкаснасці кваліфікацыйнай працы паравунальна з некаваліфікацыйнай.

Задэспітальна і прафесійная сыстэма з'яўляюцца важнейшымі рэагентамі ў справе павышэння прадукцыйнасці працы, а значыцца і развіцця ўсёй нашай народнай гаспадаркі.

Па прастыцы ў галіне заробатнай платы гэты кіруючы прынцып вырашаецца наркам. Часта мае месца гілая практыка, якая заключаецца ў тым, што ўсё за зааўдэкаснасцю добра працуючых да іх узроўню заробатнай платы штучна павышаецца заробатная плата і тых гомі работчыя, якія астаюць у прадукцыйнасці працы, не павышаюць сваёй кваліфікацыі і не выконваюць норм выпрацоўкі.

Бывае і тым, як гэта мела месца да апошняга часу ў вугальнай прамысловасці, а можа быць і да сённяшых дзён у вугальнай шахтах і араз, калі працуючыя на падземных работах атрымлівалі менш, чым працуючыя на паверхневых работах.

Іншыя ў рэзультат гэтых неадпавядаў і арганізацыі заробатнай платы да гэтага часу на нашых прадпрыемствах існуе неадпавяда праслойна работчыя, якія не выконваюць норм выпрацоўкі. Такому становішчу патурвалю кіраўнікі і майстры на многіх прадпрыемствах, якія зааўдэкасваюць ураўнаважэнне ў заробатнай плаце і тым самым стрымляюць далейшы рост прадукцыйнасці працы. Кіраўнікі прадпрыемстваў і майстры часта ўдзіліцца ад павышэння норм выпрацоўкі нават тама, калі гэтага пастойнага патрабуюць прымяненне пераважнай тэхнікі і арганізацыйна-гаспадарчыя мерапрыемствы.

Задача заключаецца ў тым, каб зааўдэкасваць добра працуючых і да канца ліквідаваць гіную практыку ўраўнаважэння ў галіне заробатнай платы. Кіраўнікі прадпрыемстваў, начальнікі цэхуў і майстры абавязаны ажыццяўляць павышэнне норм выпрацоўкі па меры ўвядзення пераважнай тэхнікі і арганізацыйна-гаспадарчых мерапрыемстваў.

Неабходна, таварышы, у галіне заробатнай платы строга і паслядоўна праводзіць прынцып матэрыяльнага зааўдэкаснасці добра працуючых, які ажыццяўляюцца ў выглядзе эдэспітальнай сыстэмы аплаты для рабочых, прафесійнай сыстэмы для кіруючых работнікаў і ў выглядзе большай аплаты кваліфікацыйнай працы паравунальна з некаваліфікацыйнай.

Аб прагулах і самавольных уадах. Праваўдэкаснасць у жыцці ўказа Праўдэкаснасць Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года «Аб пераходзе на васьмігадзінны рабочы дзень, на самязданыя рабочы дзень і аб забароне самавольнага ўходу рабочых і служачых у прадпрыемствы і ўстаноў» значна палепшыла становішча працоўнай дыспцыпліны на прадпрыемствах.

Аднак, таварышы, працуючы на многіх фабрыках, заводах, рудніках, шахтах, чыгуначных апа дабна не спыніліся. Часта кіраўнікоў гаспадарчых, партыйных, профсаюзнаў і камсаюмаў арганізацый на прадпрыемствах дрэнна вядуць работу па ўмацаванню працоўнай дыспцыпліны. Гэтыя кіраўнікі ўспрымаюць задатку барацьбы з цяжкасцю рабочай сілы і прагуламі, які кароткатэрміновую кампанія, і забіваюць аб тым, што працуючы і самавольны ўходзіць наопаць велізарную шкоду дзяржаве, зрываюць выкананне вытворчых планаў, скарыстаюць выпуск прамысловай прадукцыі. Прагулы — гэта біч вытворчасці.

Неабходна, таварышы, поўнасна лінідаваць прагулы.

спасылалца на тое, што яго распарэдажэнні не былі выкананы, хоць яны былі правільныя і былі даны свочасова. Дырэктар абавязан ведаць сваіх падначаленых, правараць выкананне аданых распараджэнняў і работнікаў неамажальных, неакратных — змяняць лепшымі і больш дэспітальнымі работнікамі.

Неабходна рашуча ўмацаваць адзіначаліце на прадпрыемствах і дабіцца таго, каб дырэктар прадпрыемства стаў на справе поўнаўдальным кіраўніком, цалкам адказваючым за стан прадпрыемства і за парадок на вытворчасці.

Аб умацаванні тэхнічнага кіраўніцтва вытворчасцю. Работа прамысловасці і транспарта перш за ўсё гэта і тама, што кадры інжынераў і тэхнікаў па многім выклада расставаліся і скарыстаўваліся няправільна.

На прадпрыемствах, у цэху, г. зн. тама, дзе неперадпа вырабляецца прадукцыя, часта бывае вялікі недавак у кваліфікацыйных спецыялістах, у той-жа часе вялікая колькасць гэтых апапных асела на канцаларнай рабоде ў апаратах цэнтральных і мясцовых гаспадарчых установаў.

Мы маем, таварышы, даныя аб расставоўцы ў сістэме прамысловых наркаматаў на 214 тысяч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і на 164 тысячы спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй. Гэтыя даныя наступным чынам характарызуюць расставоўку спецыялістаў у прамысловасці.

З 214 тысяч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй 95 тысяч чалавек або 45 процантаў знаходзіцца ў розных устаноўных сістэмах наркаматаў, 51 тысяча чалавек або 24 процанта — у заводнаўраўдленчых прамысловых прадпрыемствах і 68 тысяч чалавек або 31 процант усе спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй знаходзіцца ў прамысловых прадпрыемствах неадпавяда на вытворчасці.

З 164 тысяч спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 41 тысяча чалавек або 25 процантаў знаходзіцца ў розных устаноўных наркаматаў, 41 тысяча або 25 процантаў знаходзіцца ў заводнаўраўдленчых прамысловых прадпрыемствах і 82 тысячы чалавек або 50 процантаў знаходзіцца ў прамысловых прадпрыемствах неадпавяда на вытворчасці.

У Наркамале Нафтавай прамысловасці 20 процантаў спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй працуе неперадпа на вытворчасці; у Наркамале Электрастаній — 16 процантаў; у Наркамале Вугальнай прамысловасці — 27 процантаў; у Наркамале Рыбнай прамысловасці 20 процантаў; у Наркамале Лясной прамысловасці — 24 процантаў.

Палобная карціна ў расставоўцы і скарыставанні спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй — і ў іншых прамысловых наркаматах. Тама няправільная практыка скарыстаання інжынераў і тэхнікаў наопаць шкоду нашай народнай гаспадаркі, паўдэкаснае прадпрыемствам належага тэхнічнага кіраўніцтва. Даволі скань.

#### IV. Арганізацыйныя задачы партарганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

Таварышы, для таго, каб паспяхова вырашыць задатку ўдому прамысловасці і транспарта, неабходна значна палепшыць паву арганізацыйную работу ў галіне прамысловасці і транспарта.

Таварыш Сталін востма нас, што самі гаспадарчыя поспехі, іх магутнасць і працягласць цалкам і поўнасна залежаць ад поспеху партыйна-арганізацыйнай і партыйна-палітычнай работы, што без гэтых умоў гаспадарчыя поспехі могуць аказвацца пабувавамі на пыску.

Іны меры трэба прыняць на ліні арганізацыйнага задатку партарганізацый, каб ліквідаваць неадпавяда ў рабоде прамысловасці і транспарта?

Перш за ўсё тут гутарка ідзе аб тым, што ў межах умацнення дапамогі наркаматам і прадпрыемствам прамысловасці і транспарта, неабходна мець у гарадах, абласцях, мярках і рэспубліках з развіццям прамысловасці не аднаго, а некалькі сакратароў гаркомуў і абкомуў партыі па прамысловасці, адпаведна асноўным галінам прамысловасці, якія ёсць у гарадзе, абласці, краі, рэспубліцы, а тамака тама, дзе гэта трэба, сакратара па чыгуначнаму транспарту і сакратара па воднаму транспарту.

Вядома, што зараз у нас у гаркомках і абкомках партыі прамысловасці і транспарта займаюцца толькі адзін з сакратароў. Вопыт паказваў, што гэта адна неадпавяда.

У праксе рэзалюцыі, разданай вам, прапануецца павялічыць колькасць сакратароў гаркомуў і абкомуў партыі, ведаючых прамысловасці і транспарта.

Вельмі важнай справай для абкомуў і гаркомуў партыі будзе пабор сакратароў па прамысловасці. Гэта справа вельмі сур'ёзная. Да яе трэба падыходзіць з уобі ўважлівасцю і адказнасцю.

Трэба вядучыцца на гэтыя часты лепшых работнікаў, эдэспітальных па-большавіцкіх ўдзіліцца, у справы прамысловасці і транспарта, эдэспітальных на стогах, а на справе павяржучы увагу партарганізацый і бок прамысловасці і транспарта.

Вылучаючы эдэспітальных і ініцыятывных работнікаў, трэба свочасова ставіць пытанне аб замене нягодных, слабых, безвольных работнікаў, змяняюць балбатуноў, не эдэспітальных арганізаваць нывую справу.

Парадка бывае, што завядзюцца такімі нывушымі, не эдэспітальна на жыццю справу балбатуны і гомі губіць справу. А нашы наркаматы, абкомы, гаркомы партыі павіны глядзецца на гэта і не прымаюць мер к тама, каб выпыбці тама з дазволу сказаць, «работніка».

Бывае ў нас парадок тама. Атрымае завод тэрміновае заданне па выпуску асабліва патрабнай прадукцыі. А на чале гэтага прадпрыемства стаіць гора-гаспадарчы, не работнік, эдэспітальна гэта заданне, а балбатуны.

Залпытае сакратар абкому тамака дырэктара, як ідзе справа з выкананнем задання, а балбатуны адказвае: «Напачаек, таварыш сакратар». Ну, сакратар і задавае. Раз папачаек, значыць справа будзе.

Аднак, неўвабае высяняюцца, што ініцыятывы няма і заданне не выконваецца. Зноў пытае дырэктара сакратар абкому: «У чым справа, чаму не выконваецца заданне?» Асваіваем, таварыш сакратар, — адказвае балбатуны. Сакратар зааўдэкаснае і гэтым аказам. Раз чалавек асваівае, значыць будучы хутка рэзультат. Але справа ўвядзе на рэзультат. Зноў запытае да дырэктара: «Чаму да гэтага часу не выпускаецца прадукцыя?» «Задзе, таварыш сакратар, гэтымі лямі палітрам справу». Прахоўдзе час, пачае ныву прадукцыі. І зноў ў вас робіцца на задзе? — пытае сакратар. «Устрымаем непаздкі і нывуэжкі», — адказвае балбатуны.

Гэта не ў маёй ступені абсяняюцца зааўдэкаснае некаторых нашых кіраўнікоў.

Тама кіраўнікі лічаць, што яны самі ўсё ведаюць і не адчуваюць патрэбы ў тым, каб паравіцца з апытан, каб улічыць вопыт павых работнікаў, інжынераў, тэхнікаў, стыханіаўцаў.

Тама кіраўнікі бяспца разгарнуць крытыку і самакрытыку.

Тама кіраўнікі зааўдэкаснае тое, чаму востма нас таварыш Сталін.

Вы помніце, як таварыш Сталін на нарадзе стыханіаўцаў казана ўдэспітальна нады за дапамогу, якую яны аказалі сваім выступленямі і парадкамі. Таварыш Сталін на гэтай нарадзе гавараў: «Хіба можна сумнявацца ў тым, што кіраўнікі, якія партарганізаў гэтым вопытам, не могуць лічыцца сапраўдымі кіраўнікамі?»

Неабходна амавіць значнае вытворча-гаспадарчы актываў на прадпрыемствах і ў наркаматах.

Актывы павіны адгывраць значную ролю ў справе лепшага скарыстаання востма нывых гаспадарчых і партыйных работнікаў, інжынераў, тэхнікаў, стыханіаўцаў. Актывы павіны адгывраць значную ролю ў развіццям работнікам прамысловасці значнае важнасці мерыпрыемстваў у галіне прамысловасці і транспарта. Актывы трэба збраць аж з прыдэгненнем на іх работнікаў розных галін прамысловасці, так і па асобных галінах прамысловасці і транспарта.

Гаспадарчы кіраўнікі і партыйныя арганізацыі абавязаны старанна рыхтаваць аскот актываў з тым, каб забяспечыць на іх сур'ёзнае і дэлавое абмеркаванне пастаўленых пытанняў.

Іншы аб сапалобіраўдленчым і стыханіаўцаў руху. Аб значенні яго гаварыць няма чаго. Я хачу адзначыць толькі, што ў нас на многіх прадпрыемствах партыйны і профсаюзнаы арганізацыі неадпавядаюць кіруючы сывай сапалобіраўдленчым і стыханіаўцкім рухам.

Толькі фармальнымі адносінамі да кіраўніцтва стыханіаўцкім рухам можа абеціцца, што на прадпрыемствах могуць усяляцца такія факты, як ахвал стыханіаўцкім рухам на прадпрыемствах павіна і больш усіх рабочых і павунась у той-жа час на гэтым прадпрыемстве гэзі і захламаенасці ў цэху, нааўдэкаснае вялікай колькасці рабочых, не выконваючых нормы, і нават невыванне гэтым прадпрыемствам сваіх вытворчых планаў.

Неабходна ўсмерна развіваць стыханіаўцкі рух, накіроўваць ініцыятыву стыханіаўцаў на павышэнне прадукцыйнасці працы, на вырашэнне важнейшых пытанняў вытворчасці, на палітычнае адстаючы ўчастак вытворчасці.

Нараўдэкасна, таварышы, павіна быць пытанне, у гутарка ідзе аб тым, што на прадпрыемствах усё яшчэ прадаўжаецца няправільная практыка прадаўжэння ў рабочы час сходаў, насяжэнняў, парад трамадскіх арганізацый.

Вось чаму ў праксе рэзалюцыі, разданай вам, прапануецца безумоўна забараніць партыйным, саюмаў, профсаюмаў і іншым грамадскім арганізацыям: а) сільканне на прадпрыемствах і ў устаноўах у рабочы час сходаў, пасяджэнняў і ўсёнаго роду нарад; б) выхад у рабочы час рабочых і служачых; в) зяміце рабочых і служачых прадпрыемстваў і устаноўах да павілі іх на правядзенне бачучых кампаній або ў канцэртныя па месцы і т. п. справы; г) адпугненне ў рабочы час рабочых і служачых прадпрыемстваў і устаноўах іх неперадпа работ на ўдэску на дэраўчэнне грамадскіх арганізацый у камісіях і брыгадах на абслэдаванне.

Вылучаючы эдэспітальных і ініцыятывных работнікаў, трэба свочасова ставіць пытанне аб замене нягодных, слабых, безвольных работнікаў, змяняюць балбатуноў, не эдэспітальных арганізаваць нывую справу.

Парадка бывае, што завядзюцца такімі нывушымі, не эдэспітальна на жыццю справу балбатуны і гомі губіць справу. А нашы наркаматы, абкомы, гаркомы партыі павіны глядзецца на гэта і не прымаюць мер к тама, каб выпыбці тама з дазволу сказаць, «работніка».

Бывае ў нас парадок тама. Атрымае завод тэрміновае заданне па выпуску асабліва патрабнай прадукцыі. А на чале гэтага прадпрыемства стаіць гора-гаспадарчы, не работнік, эдэспітальна гэта заданне, а балбатуны.

Залпытае сакратар абкому тамака дырэктара, як ідзе справа з выкананнем задання, а балбатуны адказвае: «Напачаек, таварыш сакратар». Ну, сакратар і задавае. Раз папачаек, значыць справа будзе.

Аднак, неўвабае высяняюцца, што ініцыятывы няма і заданне не выконваецца. Зноў пытае дырэктара сакратар абкому: «У чым справа, чаму не выконваецца заданне?» Асваіваем, таварыш сакратар, — адказвае балбатуны. Сакратар зааўдэкаснае і гэтым аказам. Раз чалавек асваівае, значыць будучы хутка рэзультат. Але справа ўвядзе на рэзультат. Зноў запытае да дырэктара: «Чаму да гэтага часу не выпускаецца прадукцыя?» «Задзе, таварыш сакратар, гэтымі лямі палітрам справу». Прахоўдзе час, пачае ныву прадукцыі. І зноў ў вас робіцца на задзе? — пытае сакратар. «Устрымаем непаздкі і нывуэжкі», — адказвае балбатуны.

Гэта не ў маёй ступені абсяняюцца зааўдэкаснае некаторых нашых кіраўнікоў.

Тама кіраўнікі лічаць, што яны самі ўсё ведаюць і не адчуваюць патрэбы ў тым, каб паравіцца з апытан, каб улічыць вопыт павых работнікаў, інжынераў, тэхнікаў, стыханіаўцаў.

Тама кіраўнікі бяспца разгарнуць крытыку і самакрытыку.

Тама кіраўнікі зааўдэкаснае тое, чаму востма нас таварыш Сталін.

Вы помніце, як таварыш Сталін на нарадзе стыханіаўцаў казана ўдэспітальна нады за дапамогу, якую яны аказалі сваім выступленямі і парадкамі. Таварыш Сталін на гэтай нарадзе гавараў: «Хіба можна сумнявацца ў тым, што кіраўнікі, якія партарганізаў гэтым вопытам, не могуць лічыцца сапраўдымі кіраўнікамі?»

Неабходна амавіць значнае вытворча-гаспадарчы актываў на прадпрыемствах і ў наркаматах.

Актывы павіны адгывраць значную ролю ў справе лепшага скарыстаання востма нывых гаспадарчых і партыйных работнікаў, інжынераў, тэхнікаў, стыханіаўцаў. Актывы павіны адгывраць значную ролю ў развіццям работнікам прамысловасці значнае важнасці мерыпрыемстваў у галіне прамысловасці і транспарта. Актывы трэба збраць аж з прыдэгненнем на іх работнікаў розных галін прамысловасці, так і па асобных галінах прамысловасці і транспарта.

Гаспадарчы кіраўнікі і партыйныя арганізацыі абавязаны старанна рыхтаваць аскот актываў з тым, каб забяспечыць на іх сур'ёзнае і дэлавое абмеркаванне пастаўленых пытанняў.

Іншы аб сапалобіраўдленчым і стыханіаўцаў руху. Аб значенні яго гаварыць няма чаго. Я хачу адзначыць толькі, што ў нас на многіх прадпрыемствах партыйны і профсаюзнаы арганізацыі неадпавядаюць кіруючы сывай сапалобіраўдленчым і стыханіаўцкім рухам.

Толькі фармальнымі адносінамі да кіраўніцтва стыханіаўцкім рухам можа абеціцца, што на прадпрыемствах могуць усяляцца такія факты, як ахвал стыханіаўцкім рухам на прадпрыемствах павіна і больш усіх рабочых і павунась у той-жа час на гэтым прадпрыемстве гэзі і захламаенасці ў цэху, нааўдэкаснае вялікай колькасці рабочых, не выконваючых нормы, і нават невыванне гэтым прадпрыемствам сваіх вытворчых планаў.

Неабходна ўсмерна развіваць стыханіаўцкі рух, накіроўваць ініцыятыву стыханіаўцаў на павышэнне прадукцыйнасці працы, на вырашэнне важнейшых пытанняў вытворчасці, на палітычнае адстаючы ўчастак вытворчасці.

Нараўдэкасна, таварышы, павіна быць пытанне, у гутарка ідзе аб тым, што на прадпрыемствах усё яшчэ прадаўжаецца няправільная практыка прадаўжэння ў рабочы час сходаў, насяжэнняў, парад трамадскіх арганізацый.

Вось чаму ў праксе рэзалюцыі, разданай вам, прапануецца безумоўна забараніць партыйным, саюмаў, профсаюмаў і іншым грамадскім арганізацыям: а) сільканне на прадпрыемствах і ў устаноўах у рабочы час сходаў, пасяджэнняў і ўсёнаго роду нарад; б) выхад у рабочы час рабочых і служачых; в) зяміце рабочых і служачых прадпрыемстваў і устаноўах да павілі іх на правядзенне бачучых кампаній або ў канцэртныя па месцы і т. п. справы; г) адпугненне ў рабочы час рабочых і служачых прадпрыемстваў і устаноўах іх неперадпа работ на ўдэску на дэраўчэнне грамадскіх арганізацый у камісіях і брыгадах на абслэдаванне.

XVIII УСЕСАЮЗНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ВКП(б)

Аб задачах партыйных арганізацый у галіне прамысловасці і транспарта

Данлад тав. Г. М. МАЛЕНКОВА

Траба раз назаўсёды ўстанавіць, што рабочыя і служачыя прадпрыемстваў і устаноў выконваюць даручэнні грамадскіх арганізацый толькі ў неробачы час.

Такія меры, якія траба прыняць на лініі арганізацыйных задач партарганізацый, каб ліквідаваць неахопаны ў рабоце прамысловасці і транспарта.

арганізацый, усе кіруючыя работнікі прамысловасці і транспарта з усямі большавіцкай настойлівасцю ўзяліся за неадкладную ліквідацыю неахопана ў рабоце прамысловасці і транспарта, карэнным чынам палепшылі сваю работу ў гэтай галіне.

Мы не можам задаволіцца ўжо дасягнутым і не бачым буйных неахопаў у рабоце прамысловасці і транспарта. Цяпер час да гэтых неахопаў надзвычай неабсяччывы і школьны.

Незлыя партыя, каб у нас дзёнебудзь жаді і працітаті пастрой блажуднасці і задоволення хасягнутым. Такія пастрой робіць работнікаў непрацавабалымі і сляпымі ў асноўных да неахопаў. Такія пастрой не да твару большавікам.

Большавік павінен вызначыцца неспрымасцю да неахопаў, патрабавальнасцю да сябе, да ўсёй сваёй работы. Гэтую вучыць нас таварыш Сталін. (Бурныя апладыменты).

Для большавіка ітарэсы зварываюць, ітарэсы сваёй разімы павіны быць вышэй за ўсё. Большавік павінен быць дысцыплінаваным у выкананні рашэнняў партыі і ўрада. Закон ёсць закон для ўсіх. Мы ўсе салгі зварываюць. Гэтую вучыць нас таварыш Сталін. (Апладыменты).

Большавік павінен быць сапраўдным барацьбітом супраць рудіны ў пыманых новай тэхнікі, новай прадукцыі, новых металаў вытворчасці. Траба выхоўваць у нашых работнікаў густ к таму, каб аўтамань тэхнікі, вылучаць такіх людзей, якія зможы асялаць тэхніку, бо тэхніка без людзей ёсць хлам. Большавік — рэвалюцыянер у тэхніцы, у гаспадарцы — той хто ўмеє замаць устарэўныя традыцыі, замяняць іх новымі і іці ўперад. Гэтую вучыць нас таварыш Сталін. (Апладыменты).

Няма сумнення ў тым, што наша партыя, святя выконваючы ўказанні таварыша Сталіна, мабілуочы ўсю масу рабочых, служачых, інжынераў і тэхнікаў, у найкарапейшыя тэрміны даб'еца на выключнай арганізаванасці, максімальнай прадукцыйнасці ў рабоце прамысловасці і транспарта. Прамысловасць і транспарт павіны і будучы працаваць значна лепш, будучы даваць прадукцыю на ўсё галінах значна больш і больш высокай якасці.

Пад выпрабаваным і мудрым кіраўніцтвам правадыра народаў таварыша Сталіна наша вялікая радзіна пойдзе ўперад да новых, рашучых перамог камунізма. (Бурныя апладыменты. Усе ўстаюць).

У ЧЭСЦЬ XVIII УСЕСАЮЗНАЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Спаборніцтва прадаўжаецца



Удзельніца спаборніцтва імя XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі — стэханіца 2-га паддзялення цэха швейнай фабрыкі «Старыца» (Мінск) камасольца Л. Саванова, якая выконвае норму на 180 проц.

БЕЛАСТОК. (Мар. «Звязды»). У чэсьць знамяваальнай даты — дня адкрыцця XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі — прамысловыя абласці павялічылі вынікі сацыялістычнага спаборніцтва. Многія калектывы забіліся ў гэтым спаборніцтве выдатных поспехаў.

Беластоцкая швейная фабрыка, якая абавязалася вырадаваць звыш плана за першыя месяцы 15 тысяч метраў ваіна, фактычна дала 25.511 метраў.

Тэкстыльшчыні горада за гэты-ж перыяд вывусцілі звыш плана каля 55 тысяч метраў шэрых і чорных тканін. Вядучае месца сярод тэкстыльных прадпрыемстваў занялі 8, 10 і 13 каабінацыі.

Табачная фабрыка ў чэсьць XVIII партыйнай канферэнцыі дала 10 мільянаў папярэс звыш плана. За паўтара месяца фабрыка вывусціла 96 мільянаў папярэс пры плане ў 86 мільянаў. Многія табачніцы ў ампііні хі перайшлі на абслугоўванне 2, 3 і 4 машын.

У Брынах 14 лютага дзятэрмінова пущан у ход новаабудаваны буйны крух-

малыя завод, які будзе вывусцаць 4,5 тоны сурога крухмалу ў суткі.

Сяляне Перадоўскага сельсавета, Дамброўскага раёна, выканалі сваё квартальнае абавязальства на загатоўках і вывасцілі звыш абавязальства 1.000 кубаметраў драўніны. Такі-ж паказунак партыйнай канферэнцыі паднеслі і сяляне Стара-Леўкоўскага сельсавета, Свіслацкага раёна.

Вялікіх перамог дабіліся чыгуначнікі Балкавыскага вузла. Машыністы дэпо абавязаліся ў чэсьць канферэнцыі прывесці 50 жэзаквагавых паяздоў. Фактычна яны прывалі многа больш, перавыканавшы пры гэтым тэхнічную скорасць. Імі звыканале на 111 тон паліва. Дэпо вывусціла з рамонту звыш плана 5 паравозаў.

Спаборніцтва на прадпрыемствах прадаўжаецца. Рабочыя калектывы і сяляне абавязуюцца, узброўшыся рашэннямі XVIII партыйнай канферэнцыі, прадаваць ашчэ лепш.



На мінскім металазаводе імя Чкалова ў падарунак XVIII канферэнцыі ВКП(б) аб стэханіцы новай машыны вывасцілі буйныя машыны для камбайнаў. На здымку: машынастар штамповальнага цэха А. Стасеніч (справа) і наладчыца А. Скуртановіч за праверкай работы аўтаматычнага станку ў новым пакоі работ.

ПЕРАМОГІ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

У выніку сацыялістычнага спаборніцтва імя XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі работнікі Аршанскага вузла і аддзялення дабіліся выдатных вытворчых паказчыкаў. Студзеньскі план пагрузкі выканан на 121,3 проц., выгрузкі — на 139 проц. У кіну пазагрунку ў чэсьць XVIII партыйнай канферэнцыі калектывам дэпо потчараў записана 27 вытворчых перамог, работнікі станцыі — звыш 30 вытворчых дасягненняў.

Зына дзятэчара станцыі Орша-Усходняя тав. Галубкова сістэматычна перавыконвае свае заданні. 10 лютага зына Галубкова, стаўшы на вахту ў чэсьць XVIII партыйнай канферэнцыі, адправіла ўсе паязды на раскладу. Дзяткучы прымяненню скарэслых металаў работы, яна звыканале 1 гадзіну 27 мінут.

Узорна выконвае свае абавязальствы зына дзятэчара тав. Паддубскага. Саставіцкі паяздоў станцыі Орша-Усходняя тт. Аршчаніч, Шчэкіч і Сяроўч і станцыі Орша-Заходняя тт. Жураўскі, Вахматэў і Нікітчук, прымяняючы пераважныя мэты, скарэслі час фарміравання паяздоў да 25 мінут пры высокай якасці работы.

Па-людзку працуюць 47 паравозных брыгад вузла. Яны ліквідавалі міжзаныя рамонт і ўтрымліваюць паязды ва ўзорным стане. У кіну пазагрунку записана 86 вытворчых дасягненняў машыністаў.

Выдатную ініцыятыву прывалі машыніст ордэнавец тав. Стальчанка і яго павары тав. Оксюрскі. Яны сталі грамадскімі інструментарна-палатахнікамі, практычна дашамагалі асцяжым паравозным брыгадам у эааноміі паліва і ліквідацыі перапазу вугалю на паравозах таварнага парка.

Комілексыя брыгады тт. Лубчынскага і Сумкевіча сістэматычна вывусцаюць з рамонті паравозы з гарантыйнымі абавязальствамі.

Прадукцыйнасць працы брыгад дасягнула 270 процантаў нормы.

Лобра выконвае свае абавязальствы камасольска група механічнага цэха. Яна дае 300 проц. нормы. Коасорт гэтай групы тав. Барушка выконвае вытворчае заданне на 500 процантаў.

Важакімі ў сацыялістычным спаборніцтве ў чэсьць XVIII партыйнай канферэнцыі з'яўляюцца камуністы і камасольцы чыгуны.

І. ПАЛЯНОЎ, нам. начальніка палітдзела 4-га аддзялення Заходняй чыгуны.

На 114 тысяч руб. прадукцыі

БРЭСЦ. (Мар. «Звязды»). Новымі вытворчымі перамогамі сустракаюць працоўныя абласці адкрыцця XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі.

Гайваўскі лесхімакомбінат выканалі паўтарамесечны план на 119,6 проц. даўшы дзяткова прадукцыі на 114,9 тыс. рублёў.

На 109,8 проц. выканану двухмесячны план Сяміцічкі кафельны завод № 10, даўшы прадукцыі на 101.125 рублёў замест 92.030 рублёў на плане.

На 114 тысяч руб. прадукцыі

Машыністы станцыі Брэст разіцілі паяздоў пажай вагі Дуванюўскі і Удзінаў у чэсьць канферэнцыі прывалі пажай вагі: тав. Дуванюўскі — да станцыі Сарыя вагой у 5.050 тон, тав. Удзінаў — да станцыі Луайнэ вагой у 2.250 тон.

Перавыкананнем вытворчых планаў сустраі дзень адкрыцця канферэнцыі таксама іншыя прадпрыемствы і арцелі абласці.

Перамогі нёманцаў

НАВАГРУДАК. (Па тэлефону). Рабочыя заводу «Нёман» прывалі да XVIII партыйнай канферэнцыі са значнымі поспехамі. Завод на 14 лютага выканалі двухмесячны план і даў звыш плана прадукцыі на 80 тысяч рублёў. Асобныя брыгады паздэна вывусцаюць сваю норму на 200—250 проц. Брыгада Шчэчына абавязалася да гня канферэнцыі выканалі план на 140 проц., а выканалі на 215.

Выканалі двухмесячны план

Прадпрыемствы крухмалнай прамысловасці, аднаемяны тэстам «Белкрухмал», спаборнічаючы за дастойную сустрачу адкрыцця XVIII Усеаюзнай канферэнцыі ВКП(б), выканалі дзятэрмінавы план вывусці прадукцыі за студзень і люты месяцы на 100,8 проц.

Прадпрыемств тэста будматэрыялаў заахоніх абласцей БССР (упраўляючы тэстам т. Драбін) выканалі двухмесячны план да дня адкрыцця XVIII партыйнай канферэнцыі на 102 процанты.

Новы электравоз 9-02

ВІЦЕБСК. (Мар. «Звязды»). Выдатны падарунак у чэсьць XVIII партыйнай канферэнцыі прынадесі краіне віцебскія трамвайшчыні. У рэкардна кароткі тэрмін — за 13 дзён — стэханіцаў трамвайнага дэпо пабудалі электравоз 9-02, які прапазачы да перавозкі палы да месца размяшчэння палельных зааадоў да чыгуначнай станцыі Віцебск.

М. ПЛУЧЫК

Падарункі перадавікоў

КОШЫЛ. (Спец. нар. «Звязды»). Працоўныя раёна дастойна сустракаюць адкрыцця XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі. Рабочыя ганарнай арцелі «Чырвоны Кастрычнік» паўтарамесечную праграму перавыканалі. Вывусцілі на 25.900 рублёў гаршчок, міксак і іншы пасуд.

Трактарысты Большыскай МТС першыя ў раёне закончылі рамонт усіх 37 трактараў. У чэсьць партыйнай канферэнцыі адрамантавалі ўсе 8 сяляк і 30 працоў.

Калгас «Полер» добра падрыхтаваўся да веснавой саўбы. Засыпана і ачынена 387,5 центнера пасева. Вывезена на поле 1.050 тон торфу, завезена 58 тон мінеральных угнаспіў. Адрамантаван поўнасьцю сельскагаспадарчы інвентар.

Калектыв абутковай фабрыкі сустраў XVIII партыйную канферэнцыю выдатнымі перамогамі — дзят дзяткова звыш плана на працягу паўтара месяца 1941 года 1371 пара абутку.

Ажыццявілі свае абавязальствы

БРАПН. (Па тэлефону). Калектыв рабочых крухмалнага зааода № 3 сустраў дзень адкрыцця XVIII партыйнай канферэнцыі выканаваннем плана першага квартала. Рабочыя-ўшакоўчыкі Кузьма Нічуч і Галя Германева сістэматычна перавыконваюць нормы ў паўтара-два разы. Работніца цэнтраўагата цэха Фадора Юрчанка выконвае норму на 120—150 процантаў.

Рабочыя маславоза да дня адкрыцця канферэнцыі поўнасьцю выканалі двухмесячны план. Камасолька маславозагата цэха тав. Ніслова і майстар сыварарнага цэха Бомсамолет тав. Шымет даюць на 170—200 проц. заданія.

А. НАЦУБА, А. СВІРІДЗЕНКА.

В. ЦВІРНОЎ

Поспехі швейнікаў

МАЗЬР. (Мар. «Звязды»). Калектыв рабочых мазьрской швейнай майстэрні індывідуальнага пашыў (адрэктар тав. Пазурэцкі), уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрачу XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі, дабіўся добрых поспехаў. Перавыканала паўтарамесечную праграму. Вывусціла звыш плана прадукцыі на 20.440 рублёў.

Адзнамы рэдактар Т. С. ГАРБУНОЎ.

Узнагароджанне ордэнамі і медалямі СССР начальствуочага састава і чырвонаярмейцаў пагранічных войск НКВД

У азнаменаванне XX гадавіны пагранічных войск НКВД СССР, адзначаючы самадзятнасьці і мужнасць у аховах граніц сацыялістычнай радзімы, а таксама дасягненні ў справе баявой і палітычнай падрыхтоўкі войск, Прызіджым Вярхоўнага Савета СССР узнагародзіў ордэнамі і медалямі СССР вялікую групу начальствуочага састава і чырвонаярмейцаў пагранічных войск НКВД. Усаго ўзнагароджана 384 чалавекі.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны: чырвонаярмеец В. П. Іванюў, палкоўнік В. С. Полешаў, старшы лейтэнант В. І. Пяль і генерал-маёр Т. Ф. Філіпаў.

Ордэнам Чырвонага Сцяга ўзнагароджаны: контр-адмірал С. М. Філіпаў, лейтэнант І. П. Ганжа, старшы лейтэ-

нант М. М. Жуноўскі, малодшы лейтэнант Ф. І. Номышэў, папірук Я. С. Краўчанка, чырвонаярмеец І. А. Малышэў, старшы лейтэнант П. І. Маслюк, генерал-маёр Г. А. Пятроў, маёр П. В. Пісунюў, старшы лейтэнант А. Д. Рабін, малодшы камандзір С. С. Санаў і чырвонаярмеец В. Ф. Філіпаў.

Ордэнам «Знак почта» ўзнагароджаны 53 чалавекі.

Медалью «За отвагу» ўзнагароджаны 71 чалавек.

Медалью «За боевыя заслуги» ўзнагароджана 140 чалавек. (ТАСС).

- Дзятковае ўраўненне БССР... Кіноадрэ «Чырвоная зорка»... Кіноадрэ «Родина»... Кіноадрэ «Спартак»... Кіноадрэ «Навіны дзён»... Друкарні газет «Звязда»...

17 лютага, у 2 гадзіны дня, у Думе партантыва АДРЬВАВАЦЦА ўсебеларуская нарада работнікаў мастацтваў на шэфстве над мастацкай самадзятнасьцю.

УПРАЎЛЕННЕ НА СПРАВАХ МАСТАЦТВАЎ ПРЫ СНК БССР 17 ЛЮТАГА у памяшканні Белдзяржпрамтэатра АДРЬВУДЗЕНЦА КАНЦЭРТ ЛАЎРЭАТАЎ І ўсебеларускага конкурса вакалістаў.

ШЫНАРАМОНТАМУ ЗАВОДУ ПАТРАБУЮЦА: СТАРШЫХ БУХГАЛТАР, СТАРШЫХ БУХГАЛТАР, БУХГАЛТАР. Зварываць: Мінск, Галдзівая, 31, шынарамонтны завод.

БЕЛМЕХГАНДАЛЬ МАЕ ў сваіх МАГАЗІНАХ у ПРОДАЖЫ РОЗНЫЯ футурыстыя выробы. МАГАЗІНЫ ў Гарадах: Мінску, Гомелі, Магілёве, Віцебску, Беларускай, Брэсце.

РАСПАРАДЖЭННЕ НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ФІНАНСАЎ БССР 5 лютага 1941 года. У адпаведнасці з пастаовай СНБ СССР ад 29/II 1936 года за № 1365, п. 8 «АБ ПАРЯДКУ АПУБЛІКАВАННЯ ГАДАВЫХ СПРАВА-ЗДАЧ І БАЛАНСАЎ прадпрыемстваў і арганізацыйных аграмаднаняг сэнтраў».

ХІМІЧНАЕ БЮРО ПРЫ НАУКОВА-ДАСЛЕДЧЫМ СЕКТАРЫ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАНАГА ПОЛІТЭХНІЧНАГА ІНСТЫТУТА ПРЫМАЕ НА СЯБЕ кансультацыю і рацыяналізацыю праектаў зааодаў, цэхаў, асобных праектаў хімічнай прамысловасці, абследаванне прадпрыемстваў.